

## Намінатыўная метафара ў беларускіх народных гаворках

В. У. КЛІМЕНКА

Асноўная функцыя метафар-назваў («сцёrtых», «акамянелых») – намінатыўная – падразумівае іх парадыгматычны характар, пазакантэктную дэнататыўную акрэсленасць. У выніку такой моўнай метафары ўзнікаюць намінатыўна-вытворныя значэнні, якія маюць схільнасць да аманіміі.

Сярод падобных метафарычных пераносаў цэнтральнае месца займаюць аналогі паводле знешняга, вонкавага падабенства рэалій.

Асобныя слова ў літаратурнай мове традыцыйна выкарыстоўваюцца для называння прадметаў пэўнай формы, што адлюстравана ў абагуленых дэфініцыях. Напрамак асэнсавання такіх слоў у гаворках адпавядае таму, які замацаваўся ў нарматыўным ужыванні: літар. *кальцо* ‘прадмет, які мае форму вобада, абруча; тое, што мае форму такога прадмета’ (ТСБМ, II, 594) – дыял. *кальцо* ‘металічны кружок, на які чапляюць ворчык у баране; кольца на розе ў каровы’ (БДС, 71), ‘кольца на рэгулятары ў плузе; кольца ў дузе’ (ЖС, 222); літар. *жарало* ‘глыбкая адтуліна ў чым-небудзь’ (ТСБМ, II, 252) – дыял. *жарало* ‘ход у пограб’ (МДСГ, IV, 138; ДС, 82; Бяльк., 166; МСНД, 154; ДСЛ, 114), ‘адтуліна ў зямлі, вір, прорва; адтуліна ў рыбалоўнай снасці; адтуліна ў трубе’ (СПЗБ, II, 140), ‘дзірка ў верхнім камені жорнаў’ (БДС, 55); літар. *плеўка* ‘тонкі пласт чаго-небудзь’ (ТСБМ, IV, 273) – дыял. *плеўка* ‘бросня; дыяфрагма; мазгавая абалонка’ (СПЗБ, IV, 8-9).

Вышэйадзначаныя дыялектныя лексіка-семантычныя варыянты (ЛСВ) раўнапраўныя, сярод іх немагчыма выдзеліць першаснае значэнне, аснову намінацыі. Яны суадносяцца праз агульную сімілятыўную прымету, актуалізаваную ў слоўніку нарматыўнай мовы.

Тыповай прыметай метафарычнага пераносу лічыцца прыналежнасць першаснага і другаснага значэнняў да розных тэматычных груп [8, с. 51]. У народнай мове вельмі пашыранымі з'яўляюцца сувязі па падабенстве ў межах адной тэматычнай групы (у супастаўленні з літаратурнай мовай):

«адзенне» – літар. *андарак* ‘саматканая спадніца’ (ТСБМ, I, 233) – дыял. *андарак* ‘від верхняга паліто з саматканага сукна’ (Касп., 21); літар. *халат* ‘верхніе хатніе або рабочае адзенне, якое захінаецца або зашпіляеца’ (ТСБМ, V(2), 172) – дыял. *халат* ‘паліто’ (МММГ-77, 120), ‘від армяка’ (Касп., 327), *халацік* ‘сукеначка’ (Сцяшк., Сл., 524); літар. *бекеши* ‘мужчынскае паліто старадаўняга крою са зборкамі ў талі’ (ТСБМ, I, 362) – дыял. *бекеши* ‘кароткае паліто, куртка’ (ДСБ, 19); дыял. *галька* ‘жаночая сарочка’ (ДСБ, 42; ЗНС, 56), ‘сподняя спадніца’ (ДСБ, 42; СГЦРБ, 86; Цых., 34; БДС, 38; МММГ-70, 36), ‘камбінацыя’ (ДСБ, 42; ЖС, 106);

«ежа» – літар. *малако* ‘белая пажыўная вадкасць’ (ТСБМ, III, 92) – дыял. *малако* ‘страва з цёртага канаплянага семя’ (ЛАБНГ, IV, к. 392); літар. *талакно* ‘мука з ачышчанага спражанага аўса; страва з аўсянай муکі’ (ТСБМ, V(1), 465) – дыял. *талакно* ‘страва з грэцкай муки і кіслага малака’ (СПЗБ, V, 80); літар. *жур* ‘негусты аўсяны кісель’ (ТСБМ, II, 620) – дыял. *жур* ‘рэдкая страва, прыгатаваная з рошчыны ці падкалочаная мукой з дабаўленнем розных прыпраў; рыбная юшка; поліўка; расольнік’ (СПЗБ, II, 157-158), ‘сок з журавін; кіслая страва з салёных агуркоў; рэдзенькі кулеш’ (ЛАБНГ, IV, к. 368); літар. *смятана* ‘верхні слой сквашанага малака’ (ТСБМ, V(1), 225) – дыял. *смятана* ‘белая густая маса з цёртага канаплянага семя’ (МММГ-74, 150; ТС, V, 61; СПЗБ, IV, 511; ЛАБНГ, IV, к. 392);

«насякомыя», «расліны» – літар. *муха* ‘двуухкрылае насякомае, якое часта з'яўляецца ўзбуджальнікам інфекцыйных хвароб’ (ТСБМ, III, 184) – дыял. *муха* ‘пчала’ (СПЗБ, III, 88-

89); літар. *вош* ‘паразітычнае насякомае’ (ТСБМ, I, 509) – дыял. *вош* ‘земляны клешч; вадзяная блыха; снежная блыха’ (НС, 78); літар. *страказа* ‘драпежнае насякомае з доўгім брушкам і дзвюма парамі празрыстых сеткавых крылаў’ (ТСБМ, V(2), 331) – дыял. *страказа* ‘конік’ (СПЗБ, IV, 593-594; Цых., 138), ‘божая кароўка’ (ЛАБНГ, IV, к. 95); літар. *вінаград* ‘пладовая павойная расліна’ (ТСБМ, I, 491) – дыял. *вінаград* ‘плюшч звычайны; хмель звычайны’ (СГЦРБ, 60); літар. *капуста* ‘агародная расліна’ (ТСБМ, II, 633) – дыял. *капуста* ‘капытнік; кісліца’ (СПЗБ, IV, 408);

«хваробы» – літар. *скула* ‘гнойны нарыў, фурункул’ (ТСБМ, V(1), 180) – дыял. *скула* ‘залатуха; трахома; прыступ эпілепсіі’ (СПЗБ, IV, 468).

Семантычная структура падобных полісемантаў адразніваецца значнай спаянасцю, дыфузнасцю, да асацыяцый па падабенстве зневідных прымет далучаюцца асацыяцый па матэрыяле (група «адзенне»), па кансістэнцыі («ежа») і інш. Характар узаемадносін ЛСВ у такіх выпадках можна трактаваць у аспекте семантычнага зруху.

Агульнасць побытавых умоў жыцця носьбітаў дыялектнай мовы абумоўлівае ўзаемапранікненне розных пластоў народнай лексікі. Тэрміналагічныя слова ў гаворках не абасабляюцца і, як правіла, з’яўляюцца агульнапрынятыхі, агульнавядомымі на пэўнай тэрыторыі [2, с. 68].

Для рэгіональнай лексікі вельмі характэрна метафарычная суднесенасць назваў розных прылад (частак прылад): літар. *верацяно* ‘прылада для ручнога прадзення; частка прадзільной машины’ (ТСБМ, I, 478) – дыял. *верацяно* ‘вертыкальны шпень у журнах’ (БДС, 28; СГЦРБ, 58); літар. *вожаг* ‘дзяржанне вілак, качаргі’ (ТСБМ, I, 500) – дыял. *вожаг* ‘кій у кроснах’ (ЛАБНГ, IV, к. 95); літар. *чапяла* ‘жалезны кручок з ручкай для падымання і пераносу скаварады’ (ТСБМ, V(2), 294) – дыял. *чапяла* ‘від скоблі’ (СПЗБ, V, 403); літар. *клямка* ‘зашчэпка’ (ТСБМ, II, 703) – дыял. *клямка* ‘прыстасаванне ў плузе для рэгулявання шырыні баразны’ (БДС, 82); літар. *напарстак* ‘маленьki каўпачок, які надзяеца на палец пры шыцці’ (ТСБМ, III, 280) – дыял. *напарстак* ‘колца ў касе’ (Сцяшк., 306; ЗНС, 104; НЛС, 152; БДС, 110; НСл, 68); літар. *кросны* ‘ткацкі станок’ (ТСБМ, II, 728) – дыял. *кросны* ‘станок для вырабу алею’ (СПЗБ, II, 524); літар. *панараd* ‘каркас, аснова калёс’ (ТСБМ, III, 663) – дыял. *панараd* ‘ткацкі станок’ (МДСГ, VI, 155).

Тэрытарыяльна сумежныя мовы – багатая крыніца пашырэння лексічнага складу дыялектнай мовы. Польская мова аказала прыкметнае ўздзеянне на рэгіональнае словаўжыванне. Пры экспансіі ў гаворкі змястоўных адзінак з нямецкай мовы польская выступае як пасрэдніца. У беларускія дыялекты трапіла асабліва вялікая колькасць польскіх і нямецкіх слоў, якія называюць разнастайныя прылады. Спецыфічны рысай такіх найменніяў у гаворках выступае полісемічнасць, якая з’яўляеца вынікам даўніх і трывалых моўных сувязей беларускай і польскай моў: дыял. *драбіны* ‘прыстасаванне, на якім сушаць віку, сена, гарох’ (Сцяшк., 149), ‘кармушка’ (СПЗБ, II, 83; СГЦРБ, 122; БДС, 51), ‘дошкі, што кладуцца на дно воза’ (Бяльк., 156) – літар. *драбіны* ‘драўляная прыстаўная лесвіца; калёсы з рашотчатымі бакамі’ (ТСБМ, II, 192-193) < польск. *drabina* ‘лескі, драбіны’ (ЭСБМ, III, 145-146); дыял. *парэнчы* ‘спінка ў лаве; падаконнік у сенцах’ (СПЗБ, III, 419) – літар. *парэнчы* ‘поручні’ (ТСБМ, IV, 66) < польск. *porecz* ‘поручань’ (ЭСБМ, VIII, 173); дыял. *вінда* ‘прыстасаванне для катання на лёдзе; ліфт’ (СПЗБ, I, 311-312; ЛАБНГ, II, к. 289) – літар. *вінда* ‘прыстасаванне для падняцця цяжкасцей’ (ТСБМ, I, 491) < ст.-польск. *winda* < ням. *Winde* < *winden/wenden* ‘варочаць’ (ЭСБМ, II, 147); дыял. *дрыль* ‘вялікі кол’ (СПЗБ, II, 96) – літар. *дрыль* ‘інструмент для пракручвання дзірак у метале, дрэве і г. д.’ (ТСБМ, II, 203) < польск. *dryl* ‘інструмент’ < нямецк. *drillen* ‘свідраваць’ (СПЗБ, II, 96).

Аналогіі паводле падабенства формы дэнататаў могуць быць аддаленымі, нетрываляемі, таму ў асобных выпадках цэласнасць сэнсавай структуры полісеманта парушаеца. Такая з’ява прасочваеца, калі інтэграцыя ЛСВ адбываеца на аснове абагуленай прыметы па форме, якая дапускае широкое вар'іраванне яе канкрэтных увасабленняў. У значнай ступені гэта мае дачыненне да прыметы ‘выступаючая частка чаго-небудзь’: літар. *брывль* ‘казырок шапкі’ (ТСБМ, I, 411) – дыял. *брывль* ‘выступ на коміне’ (МДСГ, III, 198; ЛАБНГ, IV, к. 86; БДС, 23; НС, 51, 66; МММГ-77, 22; ЗНС, 162; МСНД, 111; СГЦРБ, 43), ‘закладка на перадок

у санях' (Сцяшк., 60), 'лопух' (СНЛЗ-93, 66), 'фальбона' (МММГ-74, 29; СГЦРБ, 43), 'лыч' (МДСГ, III, 199); літар. брыжы 'вузкая палоска тканіны, сабраная ў зборачкі' (ТСБМ, I, 410) – дыял. брыж 'месца ў рыдлёўцы, на якое пры капанні наступаюць нагой' (Абаб., 14), 'выступ на коміне' (НС, 16; ЛАБНГ, IV, к. 86), 'спінка ў ложку' (ЛАБНГ, IV, к. 86). Рэгулярнасцю адрозніваецца выкарыстанне назваў выступаючых частак адзення для абазначэння выступа на коміне печы: брыль, брыж 'выступ на коміне' (гл. вышэй), казырок 'тс' (БДС, 69), паясок, каўнер 'тс' (ЛАБНГ, IV, к. 86).

Семантычную дывергенцыю (развіццё аманімі на базе ЛСВ мнагазначнага слова) звязана з нерэгулярнымі харктарамі пераасэнсавання [4, с. 193]. Да ліку нестандартных, нерэгулярных можна аднесці пераносы на часткі цела чалавека менавіта з мэтай іх намінацыі, а не канататыўнай харктарыстыкі: яблычка 'каленны сустаў' (БДС, 206), падушычка 'лытка' (ЛАБНГ, III, к. 91), падушачкі 'мочки' (БДС, 119). У прыведзеных пераасэнсаваннях нельга адназначна канстатаваць наяўнасць або адсутнасць на сінхранічным зразе семантычных сувязей паміж змястоўнымі адзінкамі, тут прадстаўлены пераходны, прамежкавы этап у развіцці аманімі.

Семантыка дыялектных ЛСВ, якія звязаны метафарычнай сувяззю паводле агульнасці размяшчэння, у шматлікіх выпадках канкрэтызуе інтэграванае, абацулене значэнне, сформуляванае ў слоўніку літаратурнай мовы. Гэта сведчыць аб tym, што спосаб асэнсавання такіх дыялектичных лексем у гаворках адпавядзе нормам літаратурнага выкарыстання слова: літар. *макушка* 'верхавіна, вяршыня чаго-небудзь' (ТСБМ, III, 88) – дыял. *макушка* 'кончык пальца на руцэ' (БДС, 102), 'вяршыня дрэва, гары' (Шат., 153); літар. *грэбень* 'верхні край, вяршыня чаго-небудзь' (ТСБМ, II, 89) – дыял. *грэбень* 'верх страхі' (СГЦРБ, 103; НС, 222; БДС, 45); літар. *ядро* 'ўнутраная частка чаго-небудзь' (ТСБМ, V(2), 492) – дыял. *ядро* 'зерне арэха' (ТС, V, 360).

Вылучаецца сімілятыўная суднесенасць па спосабу, парадку размяшчэння сукупнасці прадметаў. Пры гэтым інварыянтны, інтэгральны семантычны элемент часам рэалізуецца ў дыялекце: дыял. *касцёр* 'грудок чаго-небудзь' (СПЗБ, II, 435), 'грудок бліноў' (Шат., 132) – літар. *касцёр* 'дровы, складзеныя ў пэўным парадку' (ТСБМ, II, 659); дыял. *ключ* 'ланцужок, рад, шарэнга' (ТС, II, 198) – літар. *ключ* 'чарада птушак' (ТСБМ, II, 702); дыял. *лоўж* 'куча чаго-небудзь, абыякава скіданага' (Янк.-П, 99-100), 'куча бруднай бялізны' (СПЗБ, II, 673-674) – літар. *лоўж* 'куча веццяў' (ТСБМ, III, 60).

Пашыранымі з'яўляюцца варыяцыі значэння, калі літаратурны ЛСВ называе месца, прызначанае для адных мэт, а адпаведны дыялекты – месца, адведзенае для іншых патрэб: літар. *кашара* 'загон для жывёлы' (ТСБМ, II, 671) – дыял. *кашара* 'танцевальная пляцоўка' (МДСГ, IV, 225); літар. *майдан* 'плошча, дзе збіраліся сходы' (ТСБМ, III, 85) – дыял. *майдан* 'загарадка для жывёлы' (Сцяшк., Сл., 249; СГЦРБ, 222), 'месца, занятае дваром' (ЛАБНГ, IV, к. 121; ДСБ, 130), 'кавалак поля' (ДСБ, 130), 'вымашчаная каменем яма для гною' (Цых., 84); літар. *табар* 'цыганскі стан; лагер' (ТСБМ, V(1), 455) – дыял. *табар* 'загарадка для жывёлы' (Сцяшк., Сл., 477; Сцяшк., 491). Адзначаныя лексемы даўно былі запазычаны ў беларускую мову (*кашара* лічыцца запазычаннем з лацінскай мовы [3, с. 174], *майдан* – з турэцкай [3, с. 171], *табар* – з венгерскай (Бул., 315)) і падвергліся тут сэнсавай мадыфікацыі.

Іншы змест у парыўнанні з літаратурнай мовай лексема можа набываць у гаворках на аснове наступных лакатыўных прымет:

'сярэдні', 'цэнтральны' – літар. *рынак* 'базар' (ТСБМ, IV, 326) – дыял. *рынак* 'сярэдняя свабодная частка пакоя' (СПЗБ, IV, 326);

'верхні' – літар. *крышка* 'века, накрыўка' (ТСБМ, III, 744) – дыял. *крышка* 'верхні сноп, якім накрываюць бабку' (БДС, 88; СПЗБ, II, 546); літар. *шапка* 'галаўны ўбор; верхні брус над дзвярамі; верхняя расшыраная частка чаго-небудзь' (ТСБМ, V(2), 349) – дыял. *шапка* 'верхні сноп, якім накрываюць бабку' (ДСБ, 258; ДСЗ, 177); літар. *каплюш* 'галаўны ўбор' (ТСБМ, II, 634) – дыял. *каплюш* 'верхні сноп, якім накрываюць бабку; абажур' (СПЗБ, II, 411); літар. *неба* 'атмасфера, якая відна з зямлі' (ТСБМ, III, 351) – дыял. *неба* 'скляпенне ў печы' (ЛП, 144; МДСГ, V, 169; МАСМ, 62; БДС, 112), 'верхняя частка красён' (ЛП, 235);

‘ніжні’ – літар. *под* ‘гарызантальна паверхня ўнутры печы, на якую кладзеца паліва’ (ТСБМ, IV, 285) – дыял. *под* ‘стажар’е’ (СПЗБ, IV, 31; ЛАБНГ, II, к. 265), ‘дашчана шуфляда ў жорнах, на якой ляжыць ніжні камень’ (БДС, 136), ‘памост пад вулей на дрэве’ (ЛАБНГ, I, к. 312);

‘пярэдні’ – літар. *фартук* ‘жаноча адзенне пэўнага крою’ (ТСБМ, V(2), 116) – дыял. *хвартук* ‘пярэдняя частка страхі’ (Бяльк, 472).

Нярэдка падобныя ЛСВ звязаны не толькі асацыяцый і па месцы, але і па форме, вонкавым выглядзе.

Метафарычныя пераносы на аснове агульнасці функцыі маюць розную інтэрпрэтацыю ў навуковых працах: адны даследчыкі разглядаюць іх у межах метафары [7, с. 50-52; 4, с. 200; 5, с. 12], іншыя вылучаюць у асобную групу [6, с. 78-79; 9, с. 103-104; 1, с. 49]. Характэрнай рысай метафары з’яўляецца перанос паводле агульной, інтэгральнай прыметы, у якасці якой пры функцыянальным пераасэнсаванні выступае прымета па функцыі, што дазваляе далучыць падобныя пераасэнсаванні да метафарычных.

Інтэгральная прымета пры сувязі па функцыі – прызначэнне дэнататаў. Яна можа ўтрымліваць указанне на прадметы, для якіх прызначана пэўнае месца, ёмістасць і інш.: літар. *камора* ‘памяшканне пры хаце для захоўвання запасаў ежы і інш.’ (ТСБМ, II, 604) – дыял. *камора* ‘кухонны шкафчык’ (СГЦРБ, 180) (агульная прымета – ‘месца для захоўвання запасаў ежы’); літар. *засек* ‘агароджанае месца ў свірне, клеці для збожжа, муکі’ (ТСБМ, II, 382) – дыял. *засек* ‘посуд, у які раней ссыпалі збожжа’ (МДСГ, IV, 169); літар. *рэзгіны* ‘прыстасаванне насіць сена, салому, зробленае з вяровачнай сеткі, нацягнутай на сагнутыя пруткі, дужкі’ (ТСБМ, IV, 752) – дыял. *рэзгіны* ‘воз з шырокімі драбінамі для перевозкі сена, саломы і інш.’ (СПЗБ, IV, 330).

Аднак тыповая функцыянальная сувязь – гэта сувязь паводле мэтанакіраванага дзеяння, якое ажыццяўляецца пры дапамозе пэўнага сродку (прадмета). Апошні ў розных ЛСВ можа вар’іравацца, у той час як функцыя (дзеянне) застаецца нязменнай, інварыянтнай: літар. *ключ* ‘металічнае прылада *для замыкания* і адмыкання замка’ (ТСБМ, II, 702) – дыял. *ключ* ‘тоўстая драўляная палка *для запірання* дзвярэй’ (ЛП, 139); літар. *мамка* ‘жанчына, якая *корміць* грудзьмі чужое *дзіця*’ (ТСБМ, III, 99) – дыял. *мамка* ‘гумавая соска’ (СПЗБ, III, 29).

Падобныя да функцыянальных пераасэнсаванні назваў асоб па іх ролі, звязаныя з вясельнай абрааднасцю. Другасныя ЛСВ называюць асоб, што прымаюць удзел у вясельным абрадзе: *князь* ‘малады, жаніх’ (Нас., 239; ЗНС, 300), *майстар* ‘бацька маладога на вяселлі’ (Сцяшк., Сл., 249), *паслы* ‘сваты’ (СПЗБ, III, 429), *стараста* ‘сват (на вяселлі)’ (БДС, 167), *урад* ‘свяякі жаніха на вяселлі’ (НЛ, 128). Першаснае (агульнаядомае, літаратурнае) значэнне ў такіх выпадках указвае на даволі высокое сацыяльнае становішча, што ўваходзіць у змест інварыянтнай прыметы пераасэнсавання.

Метафарычная сувязь рэалій у дыялектнай і нарматыўнай мовах можа грунтавацца на агульной прымечце па *колькасці*: літар. *блізнюкі* ‘дзецы адной маці, якія нарадзіліся адначасова’ (ТСБМ, I, 385-386) – дыял. *блізнюкі* ‘двойная баразна’ (СГЦРБ, 40), ‘два пірагі, якія маладая нясе маладому’ (ЖНС, 140), *блізнюк* ‘спарыш’ (НС, 295); літар. *метр* ‘адзінка даўжыні (100 см.)’ (ТСБМ, III, 144) – дыял. *метр* ‘мера вагі, роўная 100 кг.’ (МММГ-70, 79); літар. *карап* ‘даўнейшая адзінка лічэння: 60 штук чаго-небудзь’ (ТСБМ, II, 627) – дыял. *ката* ‘ўзрост, роўны 60-ці гадам’ (СПЗБ, II, 402); дыял. *полеток* ‘участак поля пры трохпольным севазвароце; адна з трох частак франтона’ (ТС, IV, 141-142)

па *кансістэнцыі*: літар. *смала* ‘ліпкі сок раслін’ (ТСБМ, V(1), 216) – дыял. *смала* ‘ліпкае малако да ацёла; малодзіва’ (МДСГ, VIII, 157; БДС, 163; Сцяшк., 459; ДСБ, 209); літар. *глей* ‘адклады на дне вадаёмаў’ (ТСБМ, II, 56) – дыял. *глей* ‘адвар з ячменных або іншых круп’ (МСНД, 97); літар. *кашка* ‘памянш.-ласк. да каша – густая страва з круп’ (ТСБМ, II, 671) – дыял. *кашка* ‘ікра ў рака’ (Нас., 231);

па *іншых прыметах*: літар. *кіпень* ‘вар’ (ТСБМ, II, 687) – дыял. *кіпень* ‘гарачыня, спёка’ (СПЗБ, II, 463) (прымета ‘гарачы’); літар. *сала* ‘тлушчавае адкладанне ў целе жывёльнага арганізма’ (ТСБМ, V(1), 23) – дыял. *сало* ‘груз, прычэплены да калодзежнага журоўля’ (ДСБ, 198-199) (прымета ‘цяжкі’); літар. *мыла* ‘рэчыва, якое ўжываецца для мыцця’ (ТСБМ, III, 187) – дыял. *мыла* ‘нясмачная ежа’ (СПЗБ, III, 92) (прымета ‘нясмачны’).

Адрозніваюцца пераносы з матэрыяльнай у ідэальную сферу, калі канкрэтная, «прадметная» прымета пераасэнсоўваецца, пераносіцца ў вобласць адцягненых паняццяў, абстрактных уяўленняў: літар. *кулеши* ‘рэдкая мучная каша’ (ТСБМ, II, 752) – дыял. *кулеши* ‘смута, непрыемнасць’ (Нас., 258); літар. *перац* ‘трапічнае расліна і яе плады з горкім смакам і моцным пахам’ (ТСБМ, IV, 235) – дыял. *перец* ‘строгая вымова, моцная прыкраса’ (Нас., 741); літар. *семечка* ‘зярнятка’ (ТСБМ, V(1), 112) – дыял. *семечкі* ‘дробязь, неістотная справа’ (СНЛЗ-98, 138). Пры такіх пераносах выразна адчуваецца другаснасць і экспрэсійнасць дыялектнага (адцягненага) значэння.

Такім чынам, перанос па падабенстве займае цэнтральнае месца сярод іншых спосабаў намінацыі беларускай мовы. Гаворкі ў значнай ступені выяўляюць той словаўтваральны патэнцыял, які закладзены ў лексічных адзінках беларускай мовы.

**Abstract.** The subject of the article is the analysis of the metaphor in the Byelorussian dialect. The reasons and means of transformations are considered.

### Умоўныя скарачэнні

**БДС** – Шаталава Л. Ф. Беларускае дыялектнае слова – Мн., 1975; **Бул.** – Булыка А. М. Даўнія запазычанні беларускай мовы. – Мн., 1972; **Бяльк.** – Бядкоўскі І. К. Краёвы слоўнік усходніх Магілёўшчыны. – Мн., 1970; **ДС** – Юрчанка Г. Ф. Дыялектны слоўнік (З гаворак Мсціслаўшчыны). – Мн., 1966; **ДСБ** – Дыялектны слоўнік Брэстчыны – Мн., 1989; **ДСЗ** – Сцяцко П. Дыялектны слоўнік: З гаворак Зэльвеншчыны – Мн., 1970; **ДСЛ** – Янкова Т. С. Дыялектны слоўнік Лоеўшчыны – Мн., 1982; **ЖНС** – Жывое народнае слова – Мн., 1992; **ЖС** – Жывое слова – Мн., 1978; **ЗНС** – З народнага слоўніка – Мн., 1975; **Касп.** – Каспяровіч М. І. Віцебскі краёвы слоўнік (матэрыялы). – Віцебск, 1927; **ЛАБНГ** – Лексічны атлас беларускіх народных гаворак: У 5 т. – Мн., 1993 – 1998. – Т. 1-5; **ЛП** – Лексіка Полесья. Материалы для полесскага диалектнага словаря. – М., 1968; **МДСГ** – Матэрыялы для дыялектнага слоўніка Гомельшчыны // Беларуская мова і мовазнаўства: Міжвуз. зб. – Мн., 1975. – Вып. 3; 1976. – Вып. 4; Беларуская мова. – Мн., 1977-1981. – Вып. 5-10; **МММГ-70, МММГ-74, МММГ-77** – Матэрыялы для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак – Мн., 1970, 1974, 1977; **МСНД** – Матэрыялы для слоўніка народна-дыялектнай мовы – Мн., 1960; **Нас.- Насовіч** І. І. Слоўнік беларускай мовы. – Мн., 1983; **НЛ** – Народная лексіка – Мн., 1977; **НЛС** – Сцяцко П. У. Народная лексіка і словаўтварэнне. – Мн., 1972; **НС** – Народнае слова – Мн., 1976; **НСл** – Народная словатворчасць – Мн., 1979; **СГЦРБ** – Слоўнік гаворак цэнтральных раёнаў Беларусі: У 2 т. – Мн., 1990. – Т. 1; **СНЛЗ-93, СНЛЗ-98** – Юрчанка Г. Ф. Сучасная народная лексіка: З гаворкі Мсціслаўшчыны. – Мн., 1993, 1998; **СПЗБ** – Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-захадніх Беларусі і яе пагранічча: У 5 т. – Мн., 1979-1986. – Т. 1-5; **Сцяшк.** – Сцяшковіч Т. Ф. Матэрыялы для слоўніка Гродзенскай вобласці. – Мн., 1972; **Сцяшк., Сл.** – Сцяшковіч Т. Ф. Слоўнік Гродзенскай вобласці. – Мн., 1983; **Цых.** – Цыхун А. П. Скарбы народнай мовы (з лексічнай спадчынай насељнікаў Гродзенскага раёну). – Гродна, 1993; **Шат.** – Шатэрнік М. В. Краёвы слоўнік Чэрвеньшчыны – Мн., 1929; **ЭСБМ** – Этымалагічны слоўнік беларускай мовы: У 8 т. – Мн., 1978-1993. – Т. 1-8; **Янк-П** – Янкоўскі Ф. М. Дыялектны слоўнік. – Мн., 1960. – Вып. 2.

### Літаратура

1. Н. Диакітэ, *Пути развития полисемии в бамана и русском языке*, Веснік БДУ імя У. І. Леніна. Сер. IV, Філаголія, Журналістыка, Педагогіка, № 3 (1981), С. 48–51.
2. Т. С. Коготкова, *Русская диалектная лексикология*, Москва, Наука, 1979.
3. *Лексіка Полесся ў прасторы і часе*, Пад рэд. В. У. Мартынава, Мінск, Навука і тэхніка, 1971.
4. Л. А. Новиков, *Семантика русского языка: Учеб. пособие*, Москва, Высш. школа, 1982.

5. В. Н. Прохорова, *Полисемия и лексико-семантический способ словообразования в современном русском языке: Лекции по спецкурсу*, Москва, Изд-во Моск. ун-та, 1980.
6. А. А. Реформатский, *Введение в языкознание*, 4-е изд, Москва, Просвещение, 1967.
7. В. Дз. Старычонак, *Полісемія ў беларускай мове (на матэрыяле субстантываў)*, Дыс... д-ра філалаг. науук: 10.02.01, Мінск, 1997.
8. И. А. Стернин, *Разграничение прямого и переносного употребления слова, Семантика и системность языковых единиц*: Межвуз. сб. науч. тр., Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1985, С. 47–56.
9. Д. Н. Шмелев, *Современный русский язык: Лексика*, Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Рус. яз. и литература», Москва, Просвещение, 1977.

Гомельскі медыцынскі ўніверсітэт

Паступіў у друк 13.05.04